



БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЭТ

Газета Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 26 лютага 1998 года, чацвер, № 3 (1776)

ГОСЦІ У ХАТУ

Ганаровы доктар Мітрапаліт Дамаскін



На мінулым тыдні адбылося ўрачыстае пасяджэнне Вучонага Савета ўніверсітэта. На ім Высокапраасвяшчэннейшаму Дамаскіну Папандрэў, Мітрапаліту Швейцарскаму, Экзарху ўсёй Еўропы Сусветнага Патрыярхата быў уручаны дыплом ганаровага доктара Белдзяржуніверсітэта.

З 1992 года (а менавіта тады ў БДУ паявіўся першы ганаровы доктар) гэта ўжо трынаццаты дыплом. Такое пачэснае званне нададзена рэктарам Маскоўскага і Кіеўскага ўніверсітэтаў, Мітрапаліту Мінскаму і Слуцкаму Філарэту, а таксама навукоўцам некаторых еўрапейскіх краінаў. Дарэчы, апошні раз Вучоны Савет ўніверсітэта збіраўся з гэтай нагоды толькі ў 1996 годзе.

Мітрапаліт Дамаскін на працягу многіх гадоў часта

наведваў Рэспубліку Беларусь, выступаў з яскравымі лекцыямі, у тым ліку і ў нашым ўніверсітэце. Ён удзельнічаў у семінары праваслаўнага духавенства "Царква і Чарнобыль", перадаваў ахвяраванні ў фонд ахвярам Чарнобыльскай катастрофы. Духовным навучальным установам Беларусі Мітрапаліт Швейцарскі падарыў 300 тамоў "Хрысціянскіх крыніцаў". Ён пастаянна садзейнічае навучанню выпускнікоў Мінскай духоўнай семінарыі ў грэчаскіх багаслоўскіх факультэтах.

Мітрапаліт Дамаскін — аўтар двухсот працаў у галіне багаслоўскіх навук. Яго кніга "Праваслаўе і свет" перакладзеная на рускую мову.

Свае даследаванні Мітрапаліт Дамаскін спалучае з плённай дзейнасцю ў якасці рэктара Паслядыпломнага інстытута Праваслаўнага Ба-

гаслоўя пры Праваслаўным Цэнтры Сусветнага Патрыярхата, першага віцэ-старшыні

Міжнароднай акадэміі багаслоўскіх навук і многімі іншымі абавязкамі.

За вялікі ўклад ва ўмацаванне міжправаслаўных адносін Праваслаўнай царквы ён мае многія высокія ўзнагароды Патрыярхатаў і іншых Аўтакефальных цэркваў.

За выдатныя дасягненні ў багаслоўскіх навук, ўмацаванне міжцаркоўных адносін, міратворчае служэнне Вучоны Савет БДУ па хадайніцтву Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта, Патрыярша Экзарха Усёй Беларусі і Вучонага Савета філасофска-эканамічнага факультэта на сваім пасяджэнні 2 лютага гэтага года прысудзіў яму званне Ганаровага доктара Белдзяржуніверсітэта.

— Я глыбока крануты гонарам, які аказаў мне Белдзяржуніверсітэт, надаўшы мне гэтае званне, якое з удзячнасцю пры-



маю, — сказаў у адказ на прывітальнае слова рэктара А. У. Казуліна Мітрапаліт Дамаскін. — Я расцэньваю

гэта званне як гонар, аказаны Сусветнаму Патрыярхату і наогул усяму Праваслаўю, якому я служу як сакратар па падрыхтоўцы Святога Вялікага Сабору Праваслаўнай Царквы.

Потым трымаў слова Мітрапаліт Філарэт, які сказаў:

— З вялікай радасцю я вітаю ў гэты ўрачысты момант Мітрапаліта Дамаскіна. Я віншую яго з высокай ацэнкай яго міжхрысціянскай дзейнасці. Упэўнены, што Уладзіка Мітрапаліт Дамаскін будзе актыўным удзельнікам у карпарацыі ўніверсітэта і ў тым, што вялікая спадчына старажытнай Элады ва ўсіх сферах чалавечай творчасці стане больш даступнай нашаму ўніверсітэту.

Пасля ўрачыстага пасяджэння ганаровы доктар БДУ Мітрапаліт Дамаскін меў экскурсію па ўніверсітэту.

Марына АВЕРКІНА



НЕ ПРАМІНІЦЕ!

Свята прыйдзе раней

Першае веснавое свята прыйдзе да жанчын ўніверсітэта на дзень раней, чым пазначана ў календары. Прафкам супрацоўнікаў паклапаціўся пра гэта, набыўшы білеты ў Нацыянальны акадэмічны тэатр оперы і балета на 7 сакавіка. У гэты дзень жанчын чакае "Вечар рамансаў". Антракт паміж аддзяленнямі будзе хучэй за ўсё павялічаны, каб цудоўная палова ўніверсітэцкіх супрацоўнікаў змагла атрымаць асалоду не толькі ад таго, што бачыць на сцэне, але і ад прыемных святочных разоў за кубачкам кавы.

Аб тым, як псіхалагічна зрабіць для сябе кожны дзень святочным, чытайце на апошняй старонцы.

А У НАСІ А У ВАС?

Паўтары гадзіны з амерыканскім лектарам

На факультэце журналістыкі прайшла сустрэча беларускіх студэнтаў з Паслом ЗША ў Беларусі Дэнзілам Спекхардам і прафесарам журналістыкі амерыканскага ўніверсітэта Тэнесі Дэнзілам Фоўлі.

Спадар Спекхард павітаў маладых журналістаў, паждаўшы ім поспехаў. Пасля гэтага студэнты праслухалі

лекцыю на актуальную ва ўсім свеце тэму па праблемах прафесійнай этыкі журналістаў. Прысутныя проста закідалі лектара Фоўлі пытаннямі. Моладзь больш за ўсё цікавіла палітычнае жыццё Амерыкі. За час сустрэчы паважаны прафесар неаднойчы трапляў у складанае становішча, але з поспехам спраўляўся з аўдыторы-

яй цікаўных беларускіх студэнтаў.

На жаль, гасці хутка павінны былі ад'язджаць. На жаль — таму што гаспадарам факультэта журналістыкі было аб чым яшчэ з імі пагаварыць.

Кацярына БАРАНАВА,
студэнтка факультэта
журналістыкі

ВІНШУЕМ!

Чалавек года

Дэкан факультэта міжнародных адносін прафесар Аляксандр Віктаравіч Шарпа прызнаны Чалавекам года.

Гэтае ганаровае званне надаецца рэдактарскай і экспертнай радамі Міжнароднага біяграфічнага цэнтра ў

Кембрыджы (Англія) за выдатныя дасягненні і арганізатарскія здольнасці ў міжнароднай супольнасці. Дзесяткі тысяч біяграфіяў вывучаюць штогод гэтыя рады, і толькі невялікая частка мае гонар атрымаць гэтае званне. Разам са зван-

нем Чалавек года атрымлівае ганаровы медаль.

Міжнародны біяграфічны цэнтр — адзін з вядучых выдаўцоў біяграфічных даведнікаў "Хто ёсць хто". Сярод іх такія, як "Хто ёсць хто ў музыцы", "Міжнародныя аўтары і пісьменнікі" і г. д.

РЭКТАРАТ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА

АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замаяшчэнне пасады:

- ✎ ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: лазернай фізікі і спектраскапіі, фізікі, крыніцазнаўства і музеязнаўства, рускай літаратуры, рамана-германскіх моў;
- ✎ ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, мікрабіялогіі;
- ✎ ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: тэарэтычнай фізікі, фізікі цвёрдага цела, агульнай фізікі, лазернай фізікі і спектраскапіі, тэорыі імавернасцей і матэматычнай статыстыкі, інфарматыкі, тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства, археалогіі, этнаграфіі і дапаможных гістарычных дысцыплін, гісторыі новага і наўноўшага часу, гісторыі старажытнага часу і сярэдняй вякоў, дыпламатычнай і консульскай службы, педагогікі і праблем развіцця адукацыі, англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, англійскай мовы, біяхіміі, фізічнага выхавання і спорту;
- ✎ СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: англійскай мовы, англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, медыцынскай падрыхтоўкі, фізічнага выхавання і спорту;
- ✎ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: міжнароднага права, англійскай мовы, англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, медыцынскай падрыхтоўкі (0,5 стаўкі), фізічнага выхавання і спорту;
- ✎ АСІСТЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: біяхіміі, заалогіі.

Тэрмін конкурсу — адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.

Адрас: 220050, г. Мінск, праспект Ф. Скарыны, 4, Белдзяржуніверсітэт, аддзел кадраў, пакой 233, т. 2-26-59-39.

"Армія павінна быць сімвалам духоўнага здароўя нацыі"

Госць рэдакцыі — палкоўнік Вячаслаў Сяргеевіч ТРАФІМЧАЎ, начальнік ваеннай кафедры Белдзяржуніверсітэта.



ючым позіткам, а сабранымі, прасветленымі людзьмі. Ваенная кафедра сёння звяртае вялікую ўвагу на духоўна-маральнае станаўленне афіцэраў запasu.

— І які чынам вам гэта ўдаецца?

— Мы поўнасьцю перагледзелі тэхналогію навучальнага працэсу і адначасова паднялі планку маральнай адказнасці прафесарска-выкладчыцкага саставу не толькі за культуру паводзінаў, але і за культуру мыслення студэнтаў.

— Але ж культуру нельга ні пабачыць, ні дакрануцца да яе...

— Сапраўды, пабачыць гонар, вернасць, годнасць немагчыма. Але вынікі штогадовых сацыялагічных даследаванняў студэнтаў-выпускнікоў на ўсіх цыклах кафедры паказваюць, што дыяпазон іх духоўна-маральнай арыентацыі за час вучобы значна пашырыўся і паглыбіўся. І гэта нас радуе.

— Якія Вы бачыце перспектывы ў гэтай сферы?

— Галоўнае — пазбавіцца ад пласта маральнага фармалізму ў навучанні студэнтаў. З улікам навацый, якія ёсць, распрацаваць комплексную праграму духоўна-маральнага выхавання. Мы жадалі б бачыць афіцэра запasu сапраўдным носьбітам культуры, традыцыяў і рыцарскага кодэксу.

— Паспехаў Вам і са святам!

Гутарыў дацэнт
Анатоль КОНАНАЎ

З ГІСТОРЫЯЙ НА "ТЫ"

Гэты дзень у жыцці універсітэта

10.03 — 60 гадоў з дня адкрыцця Усебеларускай канферэнцыі пралетарскага студэнцтва. Присутнічалі 100 дэлегатаў.

10.03 — 70 гадоў з часу, як стаў абавязковым экзамен па беларускай мове пры паступленні ў БДУ.

10.03 — 70 гадоў з дня пачатку працы ў БДУ курсаў краязнаўства.

10.03 — 75 гадоў з дня нараджэння Мікалая Якаўлевіча Зайцава, Героя Савецкага Саюза (1945 год). Скончыў БДУ ў 1967 годзе. З 1967 года працаваў выкладчыкам, а з 1983 — дацэнтам БДУ.

16.03 — 20 гадоў з дня прысваення студэнцкаму тэатру БДУ ганаровага звання "Народны".

22.03 — 20 гадоў таму была створаная кафедра педагогікі і метадыкі выкладання грамадскіх навук ІПК БДУ.

23.03 — 35 гадоў з дня стварэння пры камітэце камсамола БДУ штаба працоўных спраў, які заняўся арганізацыяй працы атрадаў студэнтаў у калгасах і саўгасах Беларусі. Яны і паклалі пачатак студэнцкаму будаўнічаму руху.

26.03 — 50 гадоў з дня правядзення першай пасля аднаўлення работы універсітэта студэнцкай навуковай канферэнцыі.

Рубрыку вядзе А. ЗЕЛЬСКИ, загадчык музея гісторыі БДУ

СПАЧУВАЕМ

Рэктарат, прафсаюзныя камітэты супрацоўнікаў і студэнтаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта выказваюць глыбокае спачуванне першаму прарэктару, прафесару Пятру Іванавічу БРЫГАДЗІНУ ў сувязі са смерцю бацькі.

Упраўленне міжнародных сувязяў універсітэта валодае каштоўнай інфармацыяй, якой ахвотна дзеляцца з усімі супрацоўнікамі і навучэнцамі БДУ. З гэтага нумара прыкладна раз у месяц у вас ёсць магчымасць інтэгравацца ў свет з дапамогай рубрыкі "Сакрэт фірмы".

Дзяржаўны і прыватны сектар супрацоўніцтва

20-23 мая 1998 года на эканамічным факультэце універсітэта горада Любляны (Славенія) адбудзецца міжнародная канферэнцыя "Дзяржаўны і прыватны сектар супрацоўніцтва". Асноўнай задачай канферэнцыі з'яўляецца правядзенне сумеснай работы ў сферы супрацоўніцтва ў бізнесе, а таксама лепшага разумення выніку ўзаемадзеяння дзяржаўнага і прыватнага сектара ў эканоміцы. Падрабязную інфармацыю па канферэнцыі можна атрымаць па наступных адрасах:

United Kingdom, Luis Montanheiro SHU-Sheffield Business School Policy Research Center B-ITC Building, City Campus Sheffield S1 1WB UK E-Mail: l.c.montanheiro@shu.ac.uk альбо Slovenia Dr. Nevenka Hrovatin Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani Kardeljeva ploscad 17 1000 Ljubljana SLOVENIJA E-Mail: nevenka.hrovatin@uni-lj.si, надрукаваўшы копію даклада і камп'ютэрную дыскету 3.5 у фармаце WP5.1 альбо WORD5/6.

Сакратарыят канферэнцыі: Mrs. Jenny Chambers, SHU-Sheffield Business, Policy Research Center, B-ITC Building, Pond Street, City Campus, Sheffield S1 1WB, UK Tel: 00 44 114 225 4466 Fax: 00 44 114 225 4467.

У Оксфардскую бібліятэку

Оксфардскі ўніверсітэт і Брытанскі Савет прапануюць праект для рэалізацыі ў краінах Усходняй Еўропы і былога СССР, уключаючы Беларусь. Гэты праект датычыць выкладчыкаў універсітэта, якія жадаюць працаваць у Оксфардскай бібліятэцы. У сувязі з гэтым могуць быць рэалізаваныя дзве праграмы:

1. Аднамесячны візіт у адзін з каледжаў Оксфарда ў летні перыяд.

2. Трохмесячны візіт у Nuffield College (з 27 красавіка па 3 ліпеня ці з 18 кастрычніка па 18 снежня 1998 года).

Грант прадугледжвае аплату праезду, размяшчэння, харчавання, карыстання ксераксам, кнігамі і асабістымі выдаткі. Неабходна свабоднае валоданне англійскай мовай. Перавагу атрымаюць тыя, хто займаецца распрацоў-

кай новай кнігі альбо курсу лекцыяў, а таксама супрацоўнікі, якія да гэтага не навучаліся на Захадзе. Па дадатковую інфармацыю можна звяртацца на адрас: вул. Сурганава, 15, пакой 11, бібліятэка Я. Коласа, факс 017 2628888, тэл.: 017 2684170, альбо ва Упраўленне міжнародных сувязяў (галоўны корпус БДУ, пакой 318).

Палітычныя даследаванні

Універсітэт у Манчэстэры ў сферы палітычных даследаванняў прапанаваў праграму даследаванняў па наступных тэмах: Еўрапейская палітыка і палітыкі, Палітычнае развіццё краінаў трэцяга свету, Палітычная тэорыя, Міжнародная палітычная эканомія, Міжнародныя сувязі. Для ўдзелу ў праграме неабходна выканаць некалькі ўмоў:

1. Да ўдзелу дапускаюцца асобы, якія маюць універсітэцкую ступень у палітычнай навуцы, гісторыі, філасофіі, сацыялогіі, эканоміцы і праве.

2. Кандыдаты павінны на добрым узроўні валодаць англійскай мовай.

3. Праграма адкрытая для людзей, якія жывуць у Рэспубліцы Беларусь.

4. Кандыдаты мусяць быць маладзейшымі за 35 гадоў.

5. У праграме не павінны ўдзельнічаць асобы, якія працавалі альбо навучаліся за мяжой.

Усю неабходную інфармацыю (на англійскай мове) вы можаце атрымаць ва Упраўленні міжнародных сувязяў БДУ альбо па адрасу: вул. Сурганава, 15, каб. 11, факс 017 2628888, тэл.: 017 2684170.

Выкладчыкі з ЗША

Ёсць магчымасць запрасіць у Белдзяржуніверсітэт на 1998-1999 навучальны год для працы выкладчыкаў з ЗША па наступных накірунках: права, міжнародныя адносіны, сацыялогія, эканоміка, гісторыя, палітыка, у межах праекта "Грамадзянская адукацыя". Выкладчыкі маюць намер навучаць студэнтаў на англійскай мове. Аплата (праезд, пражыванне, знаходжанне) праводзіцца за кошт накіроўваючага боку. Выкладчыкі забяспечваюцца метадычнымі матэрыяламі таксама за кошт накіроўваючага боку. Па дадатковую інфармацыю можна звяртацца ва Упраўленне міжнародных сувязяў.

Упраўленне міжнародных сувязяў БДУ (тэл.: 220 88 21, галоўны корпус, пакой 318)

МАЛАДЗЕЖНАЯ ПАЛІТЫКА

У Беларусі думаюць пра маладых

Надаўна адбылося рабочае пасяджэнне калегіі Дзяржкамітэта па справах моладзі, на якім абмяркоўвалася планаванне работы маладзёжных арганізацый на 1998 год. З гэтай нагоды карэспандэнт "БУ" сустрэўся са старшынёй Дзяржкамітэта Аляксандрам Пазняком.

— Чаго ўсё ж было больш у мінулым годзе — поспехаў ці правалаў?

— Не хачу паказацца нясціплым, але я вельмі задаволены праведзенай работай. Сярод краінаў СНД Беларусь найбольш адказна ставіцца да маладзёжнай палітыкі. Скажам, Нацыянальны сход унёс змяненні і дапаўненні ў шэраг законаў, якія рэгламентуюць працоўную занятасць. Гэта азначае, што кожны малады чалавек рэспублікі мае неаблігаваны атрымаць працоўнае месца. З гэтай матэрыяльнай падтрымкай моладзі Дзяржкамітэт паспяхова развівае праграмы паўторнай занятасці. Калі ў 1996 годзе ў гэтых праектах удзельнічалі каля 5 тысяч чалавек, то ў 1997 — ужо 9,5 тысяч.

— А якое дасягненне ў сваёй рабоце Вы лічыце самым вялікім?

— Існаванне сістэмы ільготнага крэдытавання для маладзёжнага будаўніцтва. З дзяржаўнага бюджэту было

выдзелена 800 мільярдаў рублёў, але ў канцы года крэдытная лінія ўжо складала 1 трыльён 207 мільярдаў. Гэта вялікі практычны крок, паколькі 10,5 тысяч чалавек маладзёжнай палітыкі ільготна крэдыты. Да таго ж, былі выдзелены 30 мільярдаў рублёў на завяршэнне будаўніцтва маладзёжных жыллёвых комплексаў.

— Быццё, зразумела, вызначае свядомасць. Але не хлебам адным жыве чалавек — асабліва, калі ён малады...

— Мы пра гэта помнім. У мінулым годзе былі праведзены фестывалі патрыятычнай песні: "Афганістан баліць у маёй душы" і "Песні маладосці нашых бацькоў". Сярод дзяцей на базе газет "Пераходны ўзрост" праводзілася літаратурнае спаборніцтва "Чароўны літарый", а таксама конкурсы на лепшую работу сярод маладых журналістаў. Літаратурны конкурс "Дэбют" будзе працягнуты і ў 1998 годзе.

— А якія прыемныя нечаканасці сустрэнуць моладзь у бягучым годзе?

— Аб'ёмны план, які быў зацверджаны на калегіі, складаецца з дзвюх асноўных частак. У першай пазначаны ўсе тыя праекты, якія збіраецца непасрэдна рэалізоўваць сам Дзяржкамітэт па справах моладзі з дапамогай аблвыканкамаў, райвыканкамаў і маладзёжных грамадскіх аб'яднанняў (дарэчы, іх у рэспубліцы каля 70).

Другая частка — гэта падтрымка заявак ад грамадскіх арганізацый і дзяржаўных структураў, якія займаюцца праблемамі моладзі. Дзяржкамітэт гарантуе арганізацыйную, фінансавую, метадычную і любую іншую дапамогу.

Асноўныя праграмы маладзёжнай палітыкі: жыллёвае будаўніцтва, занятасць і паўторная занятасць, стварэнне бясплатных сацыяльна-псіхалагічных службаў, шматпрофільных цэнтраў па рабоце з моладдзю (у будучым магчыма гэтыя цэнтры пераўтворацца ў адзіную навукова-метадычную сістэму і арганізацыйную структуру), распрацоўка мерапрыемстваў у сферы духоўнага і патрыятычнага выхавання

Унікальная "Брытаніка" і іншыя

Чатыры гады таму ў бібліятэцы Белдзяржуніверсітэта адкрылася чытальная зала замежнай літаратуры. На сённяшні дзень яе фонд налічвае каля 12 тысяч экзэмпляраў кніг і часопісаў. Чытачы маюць магчымасць азнаёміцца з:

— перыядычнымі выданнямі, якія на працягу двух гадоў пастаўляе амерыканская Асацыяцыя па прагрэсу ў навуцы, часопісамі, якія можна набыць толькі за валюту, а таксама выданнямі, атрыманымі па замежнаму кнігаабмену;

— навучальнымі дапаможнікамі на нямецкай мове з аўдыя- і відэакасетамі;

— кнігамі па эканоміцы, псіхалогіі, сацыялогіі, якія мы атрымалі з далёкага замежжа.

Да паслуг чытачоў у чытальнай зале знаходзіцца відэааплер для прагляду відэакасетаў, спадарожнікавае тэлебачанне з інфармацыйнай праграмай перадачай на нямецкай, англійскай, французскай і італьянскай мовах.

Чытачы маюць магчымасць азнаёміцца з мноствам каштоўных даведчаных выданняў, энцыклапедыяў, слоўнікаў, сярод якіх сусветная вядомая энцыклапедыя на англійскай мове "Брытаніка". Гэтыя 32 тамы энцыклапедыі ўпрыгожваюць бібліятэкі каралевы Елізаветы II, Маргарэт Тэтчэр. Сёння наша бібліятэка можа ганарыцца тым, што ў яе фондах знаходзіцца такое каштоўнае выданне. Сярод іншых энцыклапедыяў свету толькі "Брытаніка" мае самы вялікі аб'ём інфармацыі — 65000 артыкулаў, 6000 аўтараў са 100 краінаў, 24000 ілюстрацый. Акрамя таго, бібліятэка Белдзяржуніверсітэта мае ўсе 32 тамы апошняга выдання "Брытанікі" на адным CD-Rom. Запрашаем усіх азнаёміцца гэтым унікальным выданнем.

А.А. ЛУКАШЭВІЧ
галоўны бібліятэкачый зал

Калі б Віталік быў рэктарам...

— Што б вы рабілі, каб былі рэктарам?

На гэтае пытанне амаль кожны нармальны студэнт адказвае звыкла: "З працай нашых рэктараў я цалкам згодны". Нашыя ж калегі з розных факультэтаў БДУ здолелі прапанаваць некалькі варыянтаў:

- 1) Ніколі не задумваўся;
- 2) На шчасце, мне гэта не пагражае;
- 3) Заваліў бы працай нелюбых выкладчыкаў;
- 4) Галава не тым занятая;
- 5) Калі б я быў рэктарам, я павесілася б (магчымы шырокі выбар прыладаў самазаймаўства).

А мы — студэнткі факультэта журналістыкі, і таму не можам спыніцца на дасягнутым адказе. Нам карціць даведацца: "Няўжо студэнтам не хочацца што-небудзь змяніць ва ўласным жыцці?"

І тады нават самыя пасіўныя элементы, якіх "ну, усё задалаўняе", што-небудзь сціпла дадавалі.

"Увогуле, мне не падабаецца сістэма аплатаў за навучанне, — унёс сваю прапанову юрыст Юра, — хаця я не адмаўляю платнага навучання, толькі каб да залічэння студэнт ведаў, колькі ён будзе плаціць. Каб не было пераключэння дагавораў і павелічэння аплатаў." Шмат хто ўздыхаў гэтае пытанне — ад браку да элементарнага справядлівасці да тых, хто патрабуе наогул адмены платнага навучання.

Абурэнне студэнтаў розных факультэтаў дасягае апошняга пры абмеркаванні арга-

нізацыі вучэбнага плана. "Мне не падабаецца, што тут робіцца з раскладам. Прыйдзеш і не ведаеш, якая пара цябе чакае."

Адны студэнты жадаюць, каб заняткі не пачыналіся рана, другія — каб не заканчваліся позна, трэція прапануюць, каб пары не цягнуліся "гадзіну дваццаць", бо стомляцца. Затое чацвёртыя робяць напамін, што ёсць такія рэчы, як "фонд свабодных аўдыторыяў" і "акадэмічная

выкладалася больш гадзінаў. Не хапае і падручнікаў." А Віталік сцвярджае, што "веданне замежных моў заложыць ад самога студэнта: пры жаданні ён можа знайсці, дзе і як вывучаць."

А як наконіт фізкультуры? "Вось у мяне на 5-м курсе яе няма, — адзначае Віталік з фізфака, — калі яе няма, адчуваеш сябе не зусім добра. Гэта своеасаблівая разрадка".

Андрэй з ФПМ прапануе праводзіць больш спартыўных спаборніцтваў і жадае, каб



гадзіна". А студэнт Віталік прапануе ўвесці вольнае наведванне заняткаў, якое будзе ляжаць на сумленні студэнтаў.

Частку моладзі не задавальняе, як выкладаюцца замежныя мовы ва ўніверсітэце.

"Лінгафонныя кабінеты (многія факультэты не маюць і гэтага) — гэта мала, хай бы

спартыўныя секцыі былі агульнадаступнымі.

Не хапае фізкультуры і дзяўчатам. "У нас пасля трэцяга курса, — заўважыла Таццяна з мехмата, — фізкультура закончылася. А я б, напрыклад, хацела займацца якой-небудзь аэробікай ці чым-небудзь падобным, для падтрымкі жыццёвага тону."

А калі мы запыталі ў Віталіка: "Вось ці хацеў бы ты, каб было вольнае наведванне спортзалаў?" — ён адказаў, што гэта было б выдатна, "але гэта толькі для сумленных студэнтаў".

Вось чаго не хапае БДУ — супрацоўніцтва з іншымі ВНУ. Як прапанаваў Валя з мехмата, "нядрэнна было б рабіць абмен студэнтамі. Напрыклад, з МДУ — гэта ж зусім побач".

Добра было б наладзіць шчыльныя сувязі факультэтаў БДУ. Як прапанаваў Міхась з ФПМ, "каб святкаванне дзён факультэтаў было даступна студэнтам іншых аддзяленняў".

Шмат хто заклікае ўзяцца за ліквідаванне масавых беспарадкаў у інтэрнаце. Саша і Коля, студэнты мехмата, прапанаваўшы "культурнае жыццё ў інтэрнаце": "Дыскатэкі ў нас праходзяць на нізкім узроўні і рэдка. Хочацца, каб, напрыклад, некалькі разоў на тыдзень мы цвёрда ведалі, што можна прыйсці на сваю "тусючку". А так даводзіцца незе шукаць, вяртаемся позна — ці мала што можа здарыцца."

Так, дыскатэк студэнтам у БДУ сапраўды не хапае.

Прыкладныя варыянты адказаў студэнтаў:

- 1) Дыскатэк бы паболей
 - 2) Трэба многа дыскатэк. Ну, калі не многа, дык хоць калі-небудзь.
 - 3) А што, яны нават бываюць, так?
- Трэба вызначыць пэўныя дні, калі будуць праходзіць дыскатэкі (можна ў адным

корпусе ці замацаваць за факультэтамі).

— А вясновы студэнцкі фестываль у Вязынцы?

— Гэта, наогул цудоўна. Не пашкодзіла б часцей

"Інфармацыйны бок дрэна развіты, — гаворыць Віталік з фізфака. — Калі дзесяці што-небудзь адбываецца, дык можна і не даведацца". Віталік прапанаваў увесці камп'ютэрныя гульні, баталіі, спаборніцтвы: "У нас многія цікавяцца камп'ютэрамі".

Дзяніс, студэнт геафака, лічыць, што "спачатку не зашкодзіла б давесці да патрэбнага ўзроўню тое, што ўжо існуе. Бо хапае добрых ідэй. Вось толькі на ўсё патрэбныя грошы. Шмат залежыць ад саміх жа студэнтаў. Добра было б стварыць студэнцкія камітэты, якія б займаліся падрыхтоўкай і арганізацыяй студэнцкіх мерапрыемстваў."

Па словах студэнтаў, кожны рэктар павінен звяртаць увагу на арганізацыю працы і адпачынку моладзі. Някелска павялічыць колькасць летніх студэнцкіх атрыдаў. Паступіла прапанова стварыць сваю студэнцкую біржу працы пры БДУ. Палепшыць выгляд усіх будынкаў у студэнцкім гарадку, папрацаваць над іміджам БДУ ў замежжы, весці старонку БДУ ў "Інтэрнэце".

А вы ведаеце, чаго не хапае студэнту Віталіку?

— Маленькага культурнага бара.

А што, чым дрэнна?

Алена ДЗЯДЗЮЛЯ,
Кацярына БУРЫК,
студэнткі факультэта журналістыкі

Ведай нашых!

Прыемная вестка прыйшла з Югаславіі. 7 лютага там праходзіў чэмпіят Еўропы па каратэ-до стылю Фудакан.



За перамогу змагаліся 15 камандаў, у тым ліку і зборная Беларусі пад кіраўніцтвам майстра спорту міжнароднага класа Леаніда Лушчыка. Радзе, што на п'едэстал гонару (1-е месца) ізноў узняўся член зборнай Беларусі — студэнт III курса юрыдычнага факультэта БДУ Аляксандр Таларонак, які стаў заслужаным чэмпіёнам Еўропы.

Застаецца толькі парадаваць і за Сашу, і за трэнера Пятра Калініна, і за бацькоў чэмпіёна — Таццяну Васільеўну і Віктара Уладзіміравіча, якія выхавалі яго сапраўдным спартсменам.

Будзем спадзявацца, што гэтая перамога не апошняя на шляху Сашы ў вялікім спорце.

Анатоль КОНАНАЎ

Еўропа... пытанні і адказы

Менш за год таму быў створаны ва ўніверсітэце Цэнтр Еўрапейскай дакументацыі і інфармацыі. Магчыма, нехта з супрацоўнікаў і студэнтаў яшчэ не паспеў даведацца, што мэта яго — распаўсюджванне сярод грамадскасці інфармацыі аб дзейнасці Еўрапейскага Саюза. Тут апрацоўваецца і затытваецца міжнародная інфармацыя. Цяпер і ў чытачой газетцы ёсць магчымасць азнаёміцца з ёй.

ЕС азначае многія рэчы для многіх людзей. Для адных ён стаў цэнтрам намаганняў падтрымаць мір на працягу 50 гадоў на кантыненте, які ў мінулым быў плацдармам для войнаў і падазронасці. Аднак іншыя гавораць аб яго палітычнай імпатэнцыі. Яны пытаюцца, чаму гэты палітычны саюз не быў здольным эфектыўна паўплываць на падзеі ў Югаславіі.

Для многіх ЕС уяўляе сабой агульны рынак і магчымасці, якія ён дае для бізнесу, студэнтаў, пенсіянераў і адпачываючых.

Некаторыя адчуваюць, што зараз становіцца больш цяжка разгледзець сутнасць працэсаў. Яны аглядаюцца назад і задаюць пытанне: ці адпавядае існуючая адказнасць ЕС уяўленню яго заснавальнікаў, ці можа, гэтыя ўяўленні згубіліся ў Еўропе пасля халоднай вайны? З'яўляецца гэта пытаннем: чым займаецца ЕС зараз?

Таксама, магчыма, вы жадаеце ведаць, як вы асабіста можаце выкарыстоўваць перавагі ЕС.

Органы ЕС штодзённа атрымліваюць запыты людзей, якія хацелі б даведацца адказы на такія пытанні. Вось вам сціслы, але дакладны адказы на найбольш частыя пытанні.

У цэлым, ЕС — гэта нешта большае, чым сума яго частак. Дзяржавы-удзельніцы стварылі яго для таго, каб дапамагчы вырашэнню праблемаў, якія не могуць быць эфектыўна вырашаныя краінамі паасобку. Галоўнае тое, што ЕС прапануе магчымасці, а не абмежаванні.

Дзяржавы-удзельніцы павінны пазбягаць празмернага бюджэтнага дэфіцыту. Вынікі іх дзейнасці будуць параўноўвацца ў адносінах да двух паказчыкаў: 3% УНП для даваго дэфіцыту і 60% УНП для дзяржаўнай запаванасці.

Інфляцыя не павінна быць вышэй за 1,5 працэнтныя пункты ў параўнанні з вынікамі трох найлепшых дзяржаў-удзельніцаў адносна цэнавай стабільнасці ў мінулым годзе;

банкнотамі і манетами, якія болей не маюць прававага забеспячэння.

Як выглядае Еўра? Ці будзе яна аднолькавай ва ўсіх краінах-членах?

Так. Банкноты Еўра будуць практычна тымі ж самымі ва ўсіх краінах, якія ўваходзяць у адзіную валюту; на адным баку яны будуць мець невялікае месца для ідэнтыфікацыі краіны, якая іх выпусціла. У лютым 1996 года Еў-

ныя ўмовы» для стварэння з 1 студзеня 1999 года валютнага саюза. Гэтае рашэнне будзе прымацца на падставе эканамічных звестак за 1996 і 1997 гады пасля іх вывучэння Еўрапейскай камісіяй і Еўрапейскім валютным інстытутам.

Што азначае Эканамічны і валютны саюз?

Эканамічны і валютны саюз (ЗЭС) азначае адзіную

для валюты, якія замяняюцца на Еўра (як паміж сабой, так і адносна Еўра);

фармулёўка адзінай валютнага палітыка, якая будзе ажыццяўляцца праз Еўрапейскую сістэму цэнтральных банкаў (ЕСЦБ), у склад якой у 1998 годзе ўвайдуць цэнтральныя банкі краінаў-удзельніцаў і Еўрапейскі цэнтральны банк (ЕЦБ). ЕСЦБ будзе праводзіць валютную і абменную аперацыю ў Еўра;

дзяржавы-удзельніцы афармляюць свае публічныя даўгі ў Еўра;

фінансавыя рынкі далучаюцца да выкарыстання Еўра, якая адразу зойме належнае месца ў міжнароднай валютнай сістэме.

Ці з'яўляюцца крытэрыі канвергенцыі занадта строгімі?

Не. Мэты канвергенцыі, устаноўленыя ў Дагаворы аб Еўрапейскім Саюзе, з'яўляюцца рэалістычнымі, і гэта на самай справе так, нават для аднаго з найбольш цяжкіх для дасягнення краінамі-удзельніцамі крытэрыяў урадаў і органаў супольнасці. Гэта не азначае, што ЗЭС прадугледжвае стварэнне палітычнага саюза; напрыклад, тут не будуць прымацца агульныя рашэнні па ўзроўню падаткаў, па балансу падаткаабкладання ў такіх выпадках, як прамыя і ўскосныя падаткі, падаткі на капітал і працоўную сілу. Гэта ўсё будзе па-ранейшаму вырашацца ў адпаведнасці з нацыянальнымі патрабаваннямі і прыярытэтамі згодна з прынцыпам субсідыярнасці.

Што здарыцца пасля 1 студзеня 1999 года?

1 студзеня 1999 года пачнецца выпуск адзінай валюты ў тых краінах, якія будуць адпавядаць крытэрыям канвергенцыі, прадугледжаным у Дагаворы. З практычнага боку набудзецца моц наступна дамоўленасці: бездазўна зацвярджаюцца курсы канвертацыі

КАЛІ «ЕЎРА» БУДЗЕ Ў НАШЫХ КІШЭНЯХ?

частку Дагавора аб Еўрапейскім Саюзе, які быў падпісаны дзяржавамі-удзельніцамі ў Маастрыхце ў лютым 1992 года. Працякае да гэтага Дагавора дазваляюць дзвюм краінам, Злучанаму Каралеўству і Даніі, калі яны таго жадаюць, не прымаць адзіную валюту ў адпаведны тэрмін.

На пасяджэнні Еўрапейскага Савета ў Мадрыдзе 15 і 16 снежня 1995 года кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў «пятнаццаці» вырашылі назваць адзіную валюту «Еўра» і зацвердзілі канчатковыя працэдуры для яе ўвядзення. У адпаведнасці з імі замена на еўра пачнецца 1 студзеня 1999 года для тых краінаў, якія адпавядаюць неабходным умовам, прадугледжаным у Маастрыхцкім дагаворы (гл. тэкст ніжэй).

Неабходныя эканамічныя ўмовы для ўдзелу ў адзінай валюты

Для далучэння да еўра дзяржавы-удзельніцы павінны зблізіць свае эканомікі (гэты працэс вядомы як дасягненне «канвергенцыі»). Былі прапанаваны чатыры крытэрыі канвергенцыі для гэтых мэтаў:

валюта краіны павінна заставацца ў межах нармальнай флуктуацыі Еўрапейскай валютнай сістэмы (ЕВС) на працягу як мінімум двух гадоў;

доўгатэрміновыя працэнтныя стаўкі не павінны быць вышэй за 2 працэнтныя пункты над сярэднім паказчыкам трох дзяржаў-удзельніцаў з найменшым узроўнем у саюзе.

Калі я буду рэальна мець банкноты і манеты Еўра ў майі кішэні?

Не пазней за 1 студзеня 2002 года. У гэты дзень банкноты і манеты Еўра пачнуць цыркуліраваць побач з нацыянальнымі банкнотамі і манетами. Таксама, не пазней за 1 ліпеня 2002 года нацыянальныя валюты краінаў-удзельніцаў будуць цалкам заменены на Еўра. Пасля гэтай даты захаваецца магчымасць бясплатнага абмену нацыянальных банкнотаў і манетаў у нацыянальных цэнтральных банках, змена валюты не з'яўляецца ўкладаннем у банках. Таму не трэба клапаціцца пра тое, што калі-небудзь вы не будзеце ведаць, што рабіць з

рапейскі валютны інстытут (ЕВІ) у Франкфурце распачаў конкурс на лепшы дызайн банкнот Еўра. Удзельнікі могуць выбраць паміж дызайнамі, якія адлюстроўваюць розныя перыяды і стылі ў гісторыі еўрапейскай інтэграцыі (напрыклад, партрэты знакамітых людзей на фоне помнікаў), альбо абмежавацца выключна абстрактным сучасным дызайнам. Па дэмінацыі будуць выпускацца банкноты ў 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 еўра. Таксама будуць зробленыя восем розных манетаў ад адной соты Еўра да двух Еўра. Вытворчасць манетаў і банкнотаў пачнецца на пачатку 1998 года. «Пятнаццаці» пагадзіліся 13 красавіка 1996 года, што Еўра будзе дзяліцца на сто «цэнтаў».

Хто вырашае, якія краіны і калі будуць уводзіць Еўра?

Згодна з дамоўленасцю на Мадрыдскім Еўрапейскім савеце ў снежні 1995 года, кіраўнікам дзяржаў і ўрадаў «пятнаццаці» належыць вырашыць «як мага хутчэй у 1998 годзе, якія дзяржавы-удзельнікі выканалі неабход-

валютную палітыку ў межах адзінага эканамічнага рынку, і такім чынам лагічна далучацца да адзінага рынку. ЗЭС будзе рэалізоўвацца праз Еўрапейскі цэнтральны банк, незалежны ад нацыянальных урадаў і органаў супольнасці. Гэта не азначае, што ЗЭС прадугледжвае стварэнне палітычнага саюза; напрыклад, тут не будуць прымацца агульныя рашэнні па ўзроўню падаткаў, па балансу падаткаабкладання ў такіх выпадках, як прамыя і ўскосныя падаткі, падаткі на капітал і працоўную сілу. Гэта ўсё будзе па-ранейшаму вырашацца ў адпаведнасці з нацыянальнымі патрабаваннямі і прыярытэтамі згодна з прынцыпам субсідыярнасці.

Што здарыцца пасля 1 студзеня 1999 года?

1 студзеня 1999 года пачнецца выпуск адзінай валюты ў тых краінах, якія будуць адпавядаць крытэрыям канвергенцыі, прадугледжаным у Дагаворы. З практычнага боку набудзецца моц наступна дамоўленасці: бездазўна зацвярджаюцца курсы канвертацыі

Тэст. Наколькі здаровы лад жыцця вы ведаеце?

Спыраша пра харчаванне...
— Для мяне важна, каб ежа была здаровай.
— Я задаволеная сваёй вагой на дадзены момант.
— Я дастаткова добра ведаю, што азначае правільна харчавацца.
— Я імкнуся купляць самыя свежыя прадукты, якія не ўтрымліваюць шкодных рэчываў (нават калі яны каштуюць крыху даражэй альбо ісці за імі трэба крыху далей і інш.).
— Алкагольныя напоі я ўжываю час ад часу (не кожны дзень) і ў невялікай колькасці (1-2 куфлі піва, віна альбо шампанскага).
— Я не палю.
— Я імкнуся прывучыць сваіх дзяцей да здаровага харчавання.

А цяпер увагуле...

— Я заўсёды дакладна ведаю, што патрэбна майму арганізму ў дадзены момант (адпачынак, рух, ежа).
— Я аддаю сну дастаткова часу.
— Я рэгулярна, 2-3 разы ў дзень, чышчу зубы.
— Я рэгулярна займаюся адным відам спорту альбо падтрымліваю сваю фізічную форму яким-небудзь іншым спосабам.
— Я лічу, што я і мая фігура ў парадку.
— Я з ахвотай і старанна даглядаю сваю скуру і валасы.
— Я сачу за тым, каб у мяне (і ў маіх дзяцей) было здаровае адзенне (напрыклад, добры, зручны абутак, натуральныя тканіны).
— Я люблю чытаць літаратуру пра здароўе (спецыяльную прэсу, новыя выданні і г.д.).
— Да прыёму лекаў я стаўлюся адказна (па прадпісанню доктара).
— Я добра ўмею расслабляцца.
— Я свядома і актыўна прымаю ўсе меры для абароны ад СНІДу.
А як справы з душой?
— Мне ўдаецца спраўляцца з дадатковымі нагрузкамі.
— Я звычайна задаволеная сваім жыццём і знаходжуся ў добрым настроі.
— Я лічу сябе ўраўнаважаным чалавекам.
— Я добра ўмею спраў-

ляцца з канфліктамі, спрэчкамі ды інш.
— Жыццё дае мне задавальненне.
— Я задаволеная сваім шлюбам.
— Я поўнасьцю выкарыстоўваю свае магчымасці на працы.
— У мяне ёсць хобі (інтэрэс), якое прыносіць мне вялікае задавальненне.
— Часам я магу пабыць адна.
— У мяне ёсць добрыя сяброўкі і знаёмыя.

А што гаворыць доктар?

— Я рэгулярна праходжу медыцынскі агляд для прафілактыкі раку.
— За апошнія пяць гадоў я адзін раз прайшла поўны медыцынскі агляд.
— Калі ў мяне ўзнікаюць скаргі на здароўе, я адразу ж звяртаюся да доктара.

Што ў вас атрымалася?

Калі ў вас толькі 10 альбо менш станоўчых адказаў, падумайце, ці не выбраць вам адзін з пунктаў, над якім вы будзеце працаваць, пакуль ён не зробіцца вашай звычайнай. Вядома ж, у здаровага арганізма значна павышаецца супраціўляльнасць і больш энергія.

Стоп-рацэнтная цуа-дыета

Такой няма, ніколі не было і не будзе.
Спачатку пра харчаванне наогул. На жаль, ад забруджанага навакольнага асяроддзя, хімічных дабавак і сучасных формаў кансервавання, рафінавання і прэпаратыравання многія прадукты харчавання не толькі губляюць сваю каштоўнасць, але і робяцца небяспечнымі для здароўя.
Паўсюль экзатычныя фрукты, зручныя рэцэпты хуткага гатавання для мікрахвалёвай печы, гатовыя стравы з бляшанак, пакетаў, кулькоў для глыбокага замарожвання... Спіс гэтых прадуктаў можна падоўжыць. Агульнае ў іх адно — пасля апрацоўкі ўтрыманне спажывальных рэчываў ў іх наўрад ці можна параўнаць з першапачатковым. Яны, праўда, насычаюць, але садзейнічаюць захворванням.
Зразумела ж, мы не маем магчымасці вырашчаць сваімі рукамі кожны ліст салаты, але можна скарыста-

ца некалькімі карыснымі парадкамі:
— Па меншай меры ў канцы працоўнага тыдня вы маглі б закупаць свежыя прадукты.
— Той, хто замест белага хлеба і булчак есць хлеб з мукі грубага помалу, ужо зрабіў крок у бок здаровага харчавання. Паспрабуйце, і вы пераканаецеся ў тым, што гэта не толькі садзейнічае страваванню, але і больш смачна!
— Паспрабуйце больш рухацца, есці здаровую ежу (сырую гародніну, садавіну, квашаную капусту) ці выпівайце нашча стакан мінеральнай вады, каб ачысціць кішэчнік.
— Хаця б раз на тыдзень замяніце "перакусанне" за працоўным сталом прагулкай на паўгадзіны. Усё адно канцэнтрацыя ўвагі рэзка зніжаецца максімум праз 90 хвілін, калі вы засяроджваецеся на адной справе. Лепш зрабіць кароткачасовы перапынак, чым прымушаць сябе працаваць: эфект будзе большым!
— Выпівайце ў дзень не менш за 1,5 л вадкасці (па магчымасці не "Кола" і не каву).

— На дзелавых прыёмах адмоўцеся ад маленькіх булчак і зажажыце салату.
— Раніцай замест тых жа булчак снейдайце мюслімі — але толькі ў тым выпадку, калі вы іх любіце.
Трэба яшчэ адмовіцца ад цуа-дыетаў. Калі вам патрэбна скінуць 2-3 кілаграмы, каб лепш выглядаць падчас урачыстага мерапрыемства, прысвечанага Дню жанчын, — гэта не праблема. Адмоўцеся ад прынцыпу: ад гэтага таўсцюць, ад гэтага худзеюць. Можна есці ўсё, што хочаце, але з асалодай, засяродзіўшы ўвагу на ежы. Бутэброд, які запіхваецца ў рот, калі вы чытаеце важны дзелавы ліст, не толькі не задаволіць голад, але і не прынясе вам аніякага задавальнення. Вучыцеся есці так, як гэта робяць зграбныя ад прыроды людзі:
— не прымайце ежы, калі нечым усхваляваны;
— ешце толькі тое, што вам падабаецца;
— трэба заўсёды засяроджваць увагу на ежы;
— прыслухоўвайцеся да ўнутранага сігнала, які заўсёды падкажа, калі ўжо хопіць.

Да першага веснавага свята, якое, безумоўна, чакаюць усе жанчыны, засталася не так ужо шмат часу. Але ёсць сярод прадстаўніцаў прыгожых полу і тыя, хто напярэдадні з жахам пазірае ў люстэрка: адзіная святаяточная сукенка ізноў "лезе па швах". Ім, ды і ўсім астатнім, мы прапануем у апошнія зімовыя дні нарэшце звярнуць увагу не на справы на рабоце, не на хатнія клопаты, не на праблемы дзяцей, а на ўласны арганізм. Ён, паверце, будзе ўдзячны. Пачынаць будзем не з прыгажосці, а са здароўя, бо толькі здаровая жанчына можа быць прыгожай, шчаслівай і ўпэўненай у сабе.

Наколькі сур'ёзна вы ставіцеся да свайго здароўя? Наколькі здаровы лад жыцця вы ведаеце? Задумацца пра гэта вам дапаможа наступны тэст. Калі вы станёйца адкажаце (толькі шчыра!) больш чым на 20 пытанняў, можаце пахлопаць сябе па плячу. Ваш фізічны і псіхічны стан у парадку. У каго менш за 10 станоўчых адказаў, той выкарыстай яшчэ не ўвесь свой патэнцыял для барацьбы супраць стрэсу.



Каб даведацца пра гэта, адкажыце, калі ласка, на некалькі пытанняў. Адказы абазначайце не лічбамі, а адпаведна літарамі, прыведзенымі ў дужках.
1. Што вы робіце, калі даведаецеся, што муж скажаў вам няпраўду:
1) скажу яму, каб пачаў расійска працаваць (А);

5. Калі муж ішоў на працу, на яго паджаку не было гузіка, а калі вярнуўся, ён быў на месцы. Што вы робіце?
1) папрашу растлумачыць (Д);
2) мне будзе сорамна за тое,

раздражнёны. Як вы рэагуеце на гэта:
1) папярэджу, што калі

Ці добрая вы жонка?

2) зраблю выгляд, што не заўважыла (Г);
3) выкажу ўсё, што думаю (Ж).
2. Калі муж забыўся пра гадавіну вашага вяселля, што вы робіце:
1) пакрыўджуся і доўга не буду з ім размаўляць (З);
2) напішу гэтую дату на сцяне вялікімі літарамі насупраць таго месца, дзе ён звычайна сядзе па вечарах (Д);
3) пасмяюся з яго (Б).
3. Вы толькі што памылі падлогу (альбо нацерлі паркет), а муж прыйшоў з вуліцы і ходзіць па кватэры ў брудным абутку. Што вы будзеце рабіць:
1) пакажу месца, дзе ён насядзіў і прымушу прыбраць за сабой (Е);
2) насядзіць магу і я (І);
3) прыпыну яго і скажу, каб зняў брудны абутак (В).
4. Калі апошнім часам ваш муж вельмі п'яшчотны з вамі, што вы будзеце рабіць:
1) паспрабую высветліць, у чым ён вінаваты (Г);
2) лічу гэта добрым момантам, каб пачаць размову пра тое, што мне патрэбна футра;
3) адкажу яму п'яшчотай (Б).

што я не прышыла гузік (А);
3) не надам гэтаму ўвагі (Ж).
6. Калі ў гасцях у вашай прысутнасці муж заляцаецца да іншай жанчыны, як вы на гэта адрагуеце:
1) тут жа скажу яму пра гэта (І);
2) зраблю выгляд, што мяне гэта не тычыцца, але, вярнуўшыся дадому, паспрабую высветліць адносіны (Е);
3) зраблю так, каб усё гэта ператварыць у жарт (В).
7. Вы заўважылі, што шавялюра мужа стала значна радзей, і вырашылі сказаць яму пра гэта. У якой форме вы гэта робіце:
1) скажу, што ён усё такі ж прываблівы, але тайком паруюся з урачом, як быць (А);
2) дамагуся таго, каб звярнуўся па медыцынскую кансультацыю (Г);
3) пры хатніх сварках не забуду ўпкінуць яго ў гэтым (З).
8. Вы прэзентавалі мужу гальштук, які яму не спадабаўся. Што будзеце рабіць:
1) вазьму нажніцы і парэжу гальштук на кавалкі (І);
2) паспрабую пайсці ў магазін і абмяняць на другі (Б);
3) буду сцвярджаць, што гальштук яму вельмі да твару (Д).
9. Апошнім часам муж прыходзіць позна, злосны і

гэта не скончыцца, мы развядземся (З);
2) праверу, ці не з'явілася ў яго новая жанчына (Г);
3) паспрабую выклікаць яго на шчырую размову (А).
10. Муж здзейсніў учынак, які варты сапраўднага мужчыны. Ваша ацэнка:
1) вырашу, што гэта выпадкова (І);
2) ацаню, але паспрабую не перахваліць (Б);
3) ён варты ўзнагароды (В);

Вынікі

За адказы групы А, Б, В — па 10 балаў; за адказы груп Г, Д, Е — па 5; за адказы групы Ж, З, І — пры падліку агульнай сумы адзімціце па 5 балаў за кожны адказ.
♥ 90 балаў і больш. Вы — ідэальная жонка. Добрая, уважлівая, цярплівая.
♥ 70—85 балаў. Вы — вялікі знаўца мужчынскай псіхалогіі. Валодаеце пачуццём такту і ўмеце захоўваць у сям'і мір і згоду.
♥ 45—65 балаў. Вашы думкі пра будучае звязаны з мужам, але час ад часу вы без усякіх падстаў учыняеце яму разборкі. Час адмовіцца ад гэтага!
♥ 5—40 балаў. У вас з мужам не вельмі добрыя адносіны. Мяркуючы па адказах, у гэтым ёсць і ваша віна за тое, што заўсёды настойваеце на сваім.



БЕЛАРУСКИ УНІВЕРСІТЭТ

Заснавальнік газеты - БЕЛАРУСКИ ДЗЯРЖАЙНЫ УНІВЕРСІТЭТ

Газета зарэгістравана Дзяржаўным камітэтам Рэспублікі Беларусь па друку. Рэгістрацыйнае пасведчанне № 149 ад 28 чэрвеня 1996 года.

Газета надрукавана на поліграфічнай фабрыцы "Чырвоная зорка" ВПП імя Я. Коласа. 220079, г. Мінск, 1-ы Загарадны забуд., 3
Ум. друк. арк. 1
Падпісана ў друк у 12.00

26 ЛЮТАГА
Зак. 1431
Т. 1000 экз.
Бесплатна



Адрас рэдакцыі: 220080, Мінск-80, Універсітэцкі гарадок, вул. Бабруйская, 9, паверх 4, пакой 411, тэлефон 2206827.

Рэдактар М. Г. ЗАГОРСКАЯ

Газета ўзнагароджана Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР

Камп'ютэрная вёрстка Крывадубскай А.